

коления, непредвзятого в вопросах религиозной традиции, места и роли церкви в общественной жизни.

**ВЫХАВАЎЧАЯ РОЛЯ ГІСТАРЫЧНЫХ ВЕДАЎ У  
ПАДРЫХТОЎЦЫ СТУДЭНТАЎ ТЭХNІЧНЫХ ВЫШЭЙШЫХ  
НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ**

Нікалаева І. ў.  
**УА "Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны  
універсітэт"**

У аблікованні выхаваўчых магчымасцей сучасных вышэйших навучальных установаў асаблівую ўвагу патрэбна звярнуць на тэхнічныя ВНУ. Сюды прыходзяць вучыцца маладыя людзі, арыентаваныя на тэхніку і ўспрымаючыя свет праз прызму тэхнікі. У іх дамінует невербальнае ўспрыняцце, яны лепш арыентуюцца ў схемах, табліцах і графіках. Змест і форма вучебнай работы ў тэхнічных вышэйших навучальных установах павінны быць зразумелымі тэхнічна арыентаванаму студэнту, а з другога боку, адпавядзяць сучасным патрабаванням і этам вышэйшай адкукацыі, наўрапанай, у першую чаргу, на фарміраванне ўсебакова і гарманічна развітай асобы студэнта. Сапраўдныя спецыяліст – гэта не толькі прафесіянал сваёй спры, але і творча актыўная асoba, чалавек высокай асабістай культуры, які валодае маральнymi якасцямі.

Сёння становіцца відавочным, што найбольш паспяхова неразрывнасць працесу навучання і выхавання забяспечваецца ў ходзе вывучэння менавіта сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, у тым ліку і гісторыі Беларусі. На лекцыях і семінарскіх занятиях паралельна з атрыманнем ведаў пра этнагенез беларусаў, станаўленне беларускай дзяржаўнасці, сацыяльна-эканамічны рух нашага грамадства ад мінулага да сучаснасці, яго палітычнае развіццё ідзе актыўны працэс выхавання грамадзянскасці і патрыятызму, фарміраванне маральных прынцыпаў і светапоглядных прыярытэтаў студэнтаў.

Гістарычная памяць садзейнічае накаленню станоўчага народнага воліту. Аднак вывучаць гісторыю – гэта зусім не значыць запамінаць мінулае і пераказваць змест гістарычнага матэрыялу. Заняткі па гісторыі выкліканы дапамагчы студэнтам перажыццю і асэнсаваць вялікія здзяйсненні былых часоў, выкарыстоўваць усё станоўчае, што было ў мінульым. Яшчэ Плутарх пісаў: "Гледзячы ў гісторыю, быццам у лютэрка, я імкнуся змяніць да лепшага асабістасць жыццё і наладзіць яго па прыкладу тых, пра чые доблесці апавядаю..."

Як жа дамагчыся таго, каб студэнты не проста механічна запаміналі гістарычныя падзеі, але і крытычна падыходзілі да іх ацэнкі? Як не слепа ісці па слядах былых эпох, а творча засвойваць спадчыну продкаў? Як уздзейнічаць на думкі і пачуцці выхаванцаў?

Тут істотным з'яўляецца не толькі адбор выкладчыкамі геройка-патрыятычных сюжэтаў з гісторыі Беларусі і яскравае маляванне образаў вялікіх гістарычных дзеячоў. Необходима таксама даць студэнтам магчымасць самім "прымяраць на сябе" гістарычныя касцюмы, маскі, ситуацыі, гэта значыць, магчымасць самавыхавання. Адпаведна важнае значэнне набывае самастойная работа студэнтаў пад кіраўніцтвам выкладчыка, якая можа быць вельмі магніфікантнай пры вывучэнні гісторыі Беларусі. Гэта работа ў музеях, сустэрэчы і размовы з дзеячамі культуры, палітыкамі і рэлігіёзнымі дзеячамі, далуччнне студэнтаў да навуковых даследванняў, самастойнае вывучэнне пытанняў курса з падрыхтоўкай рефератаў ці

Образовательная и воспитательная функция гуманитарных дисциплин даклада. Асаблівую ўагу неабходна дэзяляць работе з гісторыка-документальным матэрыялам. Самастойная работа з пастарычнымі крыніцамі, пад кіраўніцтвам выкладчыка з наступным іх абмеркаваннем – гэта адна з форм творчай дзейнасці студэнтаў, якая садзейнічае фарміраванню іх асабістага погляда на жыццё, на свет і змены, якія адбываюцца ў гэтым свеце.

Такім чынам, вялікая выхаваўчая роля пастарычных ведаў з'яўляецца бясспречнай, аднак нельга забываць і пра тое, што фарміраванне ўсебакова і гарманічна развітай асобы магчыма толькі пры ўмове ўзгодненасці педагогічных намаганняў выкладчыкаў усіх дысцыплін.

## ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЭКОНОМИСТА-МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гуша Г.Н.

**Белорусский государственный  
экономический университет, Бобруйский  
филиал**

Формирование правового государства невозможно без воспитания правовой культуры человека. К тому же гражданственность и правосознание как социальные качества личности занимают значительное место в ее духовном мире. Именно поэтому в течение ряда лет нами исследуется проблема формирования правовой культуры студента средствами изучаемых дисциплин. Кроме того, формирование культуры прав человека у студентов мы рассматриваем как один из важнейших компонентов их профессиональной готовности.

Базовой дисциплиной, основной задачей которой является воспитание правовой культуры человека, мы считаем спецкурс «Права человека». Нами разработана программа данного курса – с учетом указанной воспитательной задачи. Система подготовки специалиста экономического профиля в области прав человека включает три основные, взаимосвязанные подсистемы: теоретическую, практическую и исследовательскую.

Теоретическая подготовка осуществляется при изучении всех тем спецкурса «Права человека», а также при прохождении ряда тем других юридических дисциплин. Практическая деятельность включает решение проблемных задач, имеющих профессиональную направленность, на семинарских занятиях по спецкурсу «Права человека», а также выполнение некоторых специальных заданий правового характера во время производственной практики. Исследовательская деятельность осуществляется в процессе написания тематических рефератов, курсовых и дипломных работ, рецензий и выполнения других видов работ в русле НИРС. Широко применяется система индивидуальных творческих заданий студентов, многие из которых ориентированы на изучение вопросов из области прав человека.

Формирование правовой культуры, прежде всего, включает в себя изучение теории в сфере правовых дисциплин, в том числе и прав человека. Одним из показателей уровня знаний студентов является успеваемость по правовым дисциплинам, правильность понимания законов и актов законодательства, которые проверяются в ходе учебных занятий, консультаций, экзаменов.

Однако знания нельзя рассматривать в отрыве от других элементов, составляющих правовую культуру будущего экономиста. Формальные знания, приобретенные в результате механического заучивания и запоминания услышанного с целью успешной сдачи экзамена еще не формируют правовую культуру. Она включает в себя те знания, которые превратились в устойчивые убеждения и стали ориентирами в деятельности и поведении личности.